



Анато́ль ІВЕРС

## АБ ДОЛІ ЧАЛАВЕЧАЙ

Бярозкі

Веснавыя дарожкі  
Ў лес паклікалі нас.  
Для пасадкі бярозкі  
Рыхтаваў трэці клас.  
Потым дружна садзілі  
Ўздоўж гасцінца рады,  
Людзі каб не блудзілі  
Ў снежны пыл, халады.  
І каб летам ад спёкі  
У цяньку адпачыў  
Падарожнік далёкі,  
Што ідзе ў далячынь.  
Дрэўцы ўсе прыняліся –  
Паглядзець любата.  
На зялёнае лісце  
Вецярок налятаў.  
І зрываліся песні  
З нашых вуснаў тады.  
Мы іх дружна пранеслі  
Праз вучобы гады.  
Мы ўжо сталі другімі:

Дзе ўжо тая вясна!  
А бярозы, як гімны,  
Не пакінулі нас.

### **Майскі дождж**

Дождж ідзе, як майскі госць,  
Ў міг прырода маладзее.  
На ўраджай надзея ёсць,  
Хлебаробская надзея.  
Блісне сонца – і пайдзем  
Па зялёнай акварэлі.  
Вось такой красы нідзе,  
Як у нас, мы не сустрэлі.

### **Блакітная хусцінка**

Гармонік доўга цінкаў  
На тонкіх галасах.  
Блакітная хусцінка  
І чорная каса.  
І сіні летні вечар,  
Туман, як белы дым.  
Аб долі чалавечай  
Не думаў я тады.  
Ці шчасця быў пачатак –  
Таксама не скажу.  
А ноч на лес зубчаты  
Накінула кажух.

1962

### **Веснавы разліў**

Вясеннім днём, вясёлым, гулкім  
Прыходжу я на бераг — і  
Не пазнаю малой рачулки:  
Прыселі ў пойме трыснягі.  
Ледзь вецер ім чупрыны гладзіць,  
А ты, вясна, паклон прымай!  
Ды толькі як па воднай гладзі  
Перабярэцца месяц май?

### **Лясная ідылія**

Вецер прайшоўся па соснах –  
Па клавішах залатых.  
І ловіш той звон дзівосны  
Задумы і дабраты.  
Лес — гаспадар, прыяцель  
Звяроў і птушак лясных.  
Слухаеш — стукае дзяцел,  
Кідае шышкі з сасны.  
І што тут дзівіцца: родам  
Я з гэтых лясных мясцін.  
І гоман люблю, і водар,  
І шум маладых ялін.

**1960**

### **Перамога**

Я не мог памыліцца:  
Ты была – у душы.  
Вось іду памаліцца  
Ў неабдымную шыр.  
І цяпер на паперы  
Праступае мой лёс.  
Вось той сонечны бераг,  
Перазвон ціхіх лоз.  
Вось слядоў тых трасіры,  
Што ляглі на пяску.  
Ласкі мы не прасілі –  
Па нас білі з ляску.  
Дні бягуць. А я помню,  
Як закончыўся бой...  
Месяц жоўтую поўню  
Пакаціў цераз бор.

**1985**

*З кнігі "Аўсянныя росы" (Мінск, "Кнігазбор", 2011)*

